

Альтэрнатыва школе

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар. 43.)
— А ці прыходзіцца вам самім прымушчаць дзядзьку займацца?
— Дзіця ў сярэдняй школе на хатнія заданні траціць 2-3 гадзіны, а ў нас столькі часу ідзе на ўсю аддушкі! Але мы самі выбіраем, колькі нам займацца. Напрыклад, сёння добрае надвор'е, мы сходим пагуляем, а заўтра дожджык — і мы пазаймаемся ўвесь дзень. У нас няма тэлевізара, гэта знарок зроблена, мы вырашылі, што гэта марнаванне часу, калі дзіця цэлымі днямі не можа фізічна, як ад наркотыкаў, адабрацца ад дзіцячых каналаў, ці нават пазнавальных, як «дыскаверы», ці «энімал планет». І заняткі за камп'ютарам у нас нармаваныя.

— Але, напэўна, у бацькоў, якія вырашаюць, што іх дзеці павінны займацца па індыўідуальным плане, усё ж павінна быць настайніка адукацыя?
— Неабавязкова. Мая педагагічная адукацыя — гэта 12 гадоў маеі дачы, у нас трое дзяцей, і жонкае дзіця непальторнае, я бабу, што ж онаму дзіцці я павіна па-іншаму усё выкладаць. Я чытаю літаратуру, штосці шукаю сама, проста спрабую знайсці розныя падыходы. Так, дачка пайшла ў школу ў тасць гадоў, а другое дзіця ў такім ўзросце было эмацыянальна негатовое да заняткаў, сын ён не змог столькі часу сядзець за партай. Акрамя таго, у шасці ён не чытаў зусім, нават некаторыя літары не ведаў і не хацеў нічога паўтараць. Затое ў шасці з паловай яму стала цікава, ён пачаў чытаць, спачатку патроху, па некалькі радочкаў з казка, а цяпер сам чытае на ўзроўні вучня, які заканчвае першы клас. З матэматыкаў ужо ён нас уразіў. Бо займаўся ён не з мамай, а праз камп'ютарную праграму. Яму настолькі было цікава, што ён ужо пачаў вучыць табліцу множання. І гэта без усялякага прымусу.

Каб сачыць за выхаваннем
— Але ж дзіцці патрэбны і зносіны з аднагодкамі...
— Гэта вельмі проста вырашаецца. Дзеці, што займаюцца дома, маюць больш часу на тое, каб наведваць розныя гульні. У той час як многія звычайнае школьнікі вымушаны адмаўляцца ад гэтага, бо ім трэба пасля школы сядзець над хатнімі заданнімі. Мы можам наведваць факультытывы ў школах менавіта па тых прадметах, якія нам найбольш цікавыя і дзе займаюцца дзеці з такімі ж захапленнямі. А праблемы з сям'ёй і дачка пачаліся таму, што яна пачала шмат чытаць, што равеснікі часам не разумеюць... Мы вернікі, ходзім у касцёл, там таксама ёсць магчымасць стасункаў. І навучанне па індыўідуальным плане нам яшчэ падыходзіць і па рэлігійных пытаннях. У еўрапейскіх краінах пра бацькі-хрысціяне, выбіраюць такое навучанне таму, што не хочучь, каб дзецям на занятках тлумачылі, што аборты — гэта нармальна, а гей — такія ж добрыя дзядзі, які і астатнія. Я думаю, што для многіх бацькоў у Беларусі праблема з выхаваннем таксама становіцца актуальнай. Сёння дзеці ў 10-11 гадоў могуць «загляць» на нейкія сайты, блог, сустрэкаюцца нават з прафграфай. Ад усёго гэтага мы ём б па сваіх рэлігійных перакананнях хацелі б дзіця абараніць і не хацелі б, каб у школе нашым дзецям гаварылі пра аборты ці засяроду ад цяжарнасці.

Няхай альтэрнатыва будзе
Хлопчыкаў і дзяўчынак, якія спацігаюць усё навуку, не выходзячы за сцены ўласнага дома, сёння ў Беларусі ўжо некалькі дзясяткаў. А магло б быць і больш, проста многія бацькі не ведаюць, што існуе такая практыка навучанна без школы.

А яна, між іншым, на дадзены момант развонлена дзяцінамі. Так, Марына сказала, што адзначыўна — заўвагу пры пераходзе на навучанне па індыўідуальным плане трэба падаваць летам (пасрод навучальнага года яе не прымуць). Калі ж дзі-

ця ўжо вучыцца па індыўідуальным плане, прымусіць яго хадзіць у школу могуць, калі ў яго хача б па адным прадмеце ёсць аднака «0».

Але, які правіла, бацькі, якія выбіраюць такое навучанне, сапраўды клопяцца пра сваіх дзетак і хочучь даць ім як мага больш. Бо некаторыя заўважаюць, што акрамя таго дзятка школыных прадметаў, якіх ішчэ столькі цікавага, што малія маглі б вывучаць і чым маглі б з задавальненнем займацца. Пра гэта яны актыўна гавораць на форуму, аб'ядноўваюцца ў асобныя групы, дзеліцца вопытам.

Але некаторыя бацькі счынаюцца з непаразуменнем чуючынаўка, не абыдзіцца без пагроз аб тым, што семі, у якіх дзеці не наведваюць школу, будучь «ставіць на ўлік», даходзіць і да намёкаў на пазбаўленне бацькоўскай праоў. У апошні час бацькі дзятчэй-надомнікаў пачалі быць трывогой. Яны баяцца, што з прыняццем Кодэкса аб адукацыі самім сачыць за адукацыяй дзятчэй будзе немагчыма. У кодэксе аб адукацыі будучь пранісаны падставы, на якіх дзеці могуць навучанца па індыўідуальным плане: 1) дзеці, якія па стане здароўя не могуць наведваць школу; 2) адораныя дзеці. Бацькі баяцца, што магчымасць для навучанна дома будучь абмежаваная. У Мінску прылічаны навучанца па індыўідуальнай праграме нават абмяркоўвалі гэтае пытанне на «крутым стале».

Там жа была выказана думка пра тое, што колькасць бацькоў, якім такія форма навучанна становіцца сімпатычнай, паступова павялічваецца. Ужо зараз заўважана, што многія мамы і таты не спяшучыцца за яслямі альбо наоул не адуцаюць сваіх дзетак у дзіцячыя садкі. Не спяшучыцца яны і выпраўляюць дзятчэй ў школы ў шасцігадовым узросце, «цягнуць» да сямі, а бывае, і да васмі гадоў. І ў асяродку гэтых бацькоў ёсць прылічаны хатняга навучанна.

Я не прылічаны хатняга навучанна. Але я не магу не пагадзіцца з заўвагамі, якія выказваюць бацькі — праціўнікі вучобы ў школе. І вельмі многае ў іх думках мне падаецца сімпатычным.

Я таксама хачу, каб мае дзеці вучыліся з задавальненнем і без прымусу, і каб яны маглі выбіраць прадметы, які ім больш цікавыя.

Акрамя таго, я думаю, што сучасныя бацькі здольныя даваць добрыя веды дзецям хача б у межах той жа пачатковай школы.

Зараз дзеці, калі падаюцца дакументы на залічэнне ў першы клас, могуць, калі ў яго хача б па адным прадмеце ёсць аднака «0».

Але некаторыя бацькі счынаюцца з непаразуменнем чуючынаўка, не абыдзіцца без пагроз аб тым, што семі, у якіх дзеці не наведваюць школу, будучь «ставіць на ўлік», даходзіць і да намёкаў на пазбаўленне бацькоўскай праоў. У апошні час бацькі дзятчэй-надомнікаў пачалі быць трывогой. Яны баяцца, што з прыняццем Кодэкса аб адукацыі самім сачыць за адукацыяй дзятчэй будзе немагчыма. У кодэксе аб адукацыі будучь пранісаны падставы, на якіх дзеці могуць навучанца па індыўідуальным плане: 1) дзеці, якія па стане здароўя не могуць наведваць школу; 2) адораныя дзеці. Бацькі баяцца, што магчымасць для навучанна дома будучь абмежаваная. У Мінску прылічаны навучанца па індыўідуальнай праграме нават абмяркоўвалі гэтае пытанне на «крутым стале».

Там жа была выказана думка пра тое, што колькасць бацькоў, якім такія форма навучанна становіцца сімпатычнай, паступова павялічваецца. Ужо зараз заўважана, што многія мамы і таты не спяшучыцца за яслямі альбо наоул не адуцаюць сваіх дзетак у дзіцячыя садкі. Не спяшучыцца яны і выпраўляюць дзятчэй ў школы ў шасцігадовым узросце, «цягнуць» да сямі, а бывае, і да васмі гадоў. І ў асяродку гэтых бацькоў ёсць прылічаны хатняга навучанна.

Я не прылічаны хатняга навучанна. Але я не магу не пагадзіцца з заўвагамі, якія выказваюць бацькі — праціўнікі вучобы ў школе. І вельмі многае ў іх думках мне падаецца сімпатычным.

Я таксама хачу, каб мае дзеці вучыліся з задавальненнем і без прымусу, і каб яны маглі выбіраць прадметы, які ім больш цікавыя.

Эксперымент 1.
Калі збіраў інфармацыю для гэтага матэрыялу, мне прыйшла ў галаву ідэя выйсці на вуліцу і паспрабаваць адшукаць каго-небудзь зусім мне незнамага, што ўжо разведзўся. Я хацеў задаць такую чалавеку «ўлюб» простае пытанне: «А вы не шкадуецце, што развеліся?» Больш за гадзіну я хадзіў па горадзе і шукаў сярэд мінакоў «ахвяру». Я амаль страціў надзею. Але тут трапіўся мне мужчына гадоў 30-35. Акуратна апрануты, прыбагнага выгляду. Спніўся, каб закручыць. Я спакойна падшую і пачаў тлумачыць, хто я такі і што мне трэба. Мужчына лёгка пайшоў на кантакт, сказаў, што зараз не жанаты, развёўся. Нават расказаў, чаму так адбылося. Яна прыгожая, добрая... Толькі вась не гаспадыня... Ну, разумееце... згатаваць там, напрыклад, амаль нічога не можа...» Калі я пачаў, што гэта менавіта той, хто мне патрэбна, я на секунду задумаўся, а потым хутка спытаў: «Вы не шкадуецце, што развеліся?» Я не змагу вам перадаць тое, што ў той момант перадаваў твар незнамама... Ён глыбока задумаўся, потым спачатку адкрыў рот, каб штосці адказаць, але не знайшоў слоў і закрыў яго зноў, а пасля амаль працпаў: «Н-нават не ведаю...» Я падзякаваў суразмоўцу, і мы развітліся...

Эксперымент 2.
Падчас падрыхтоўкі публікацыі мне на вочы трапіла рэклама даведніка «Развод: як зрабіць гэта граматна». Заішоў на сайт адной з папулярных беларускіх кінажных інтэрнет-крамаў, каб паглядзець, колькі такі каштуче, бо падумаў, што, можа, ён спатрэбіцца для майго матэрыялу. У шошувкавіку напісаў «развод» і націснуў «enter». Тут майму здзіўленню не было межаў. Па-першае, перада мною апынуўся спіс шматлікай мастацкай літаратуры, у назвах якой ёсць слова «развод», а па-другое, акрамя даведніка, які я шукаў, мае вочы убачылі воль яго кіні: «Як выхаваць шчаслівае дзіця ў няпоўнай сямі». Заішоў на сайт адной з папулярных беларускіх кінажных інтэрнет-крамаў, каб паглядзець, колькі такі каштуче, бо падумаў, што, можа, ён спатрэбіцца для майго матэрыялу. У шошувкавіку напісаў «развод» і націснуў «enter». Тут майму здзіўленню не было межаў. Па-першае, перада мною апынуўся спіс шматлікай мастацкай літаратуры, у назвах якой ёсць слова «развод», а па-другое, акрамя даведніка, які я шукаў, мае вочы убачылі воль яго кіні: «Як выхаваць шчаслівае дзіця ў няпоўнай сямі». І на экране ноўтбука я не знайшоў нічога, што магло б задаволяць мой запёт, акрамя, магчыма, кінаў з 1987 года «Кяханне, шлюб, сям'я». Аднак гэта быў зборнік афарызмаў...

Погляды з боку рэлігіі
І каталіцы, і праваслаўная царква займаюць вельмі жорсткую адмоўную пазіцыю ў дачыненні разводу. Касцёл пасля вячанчан разводу зусім не дае, а Царква ў радкіх выпадках можа дазволіць скасаванне шлюбу. Але прычына для гэтага павіна быць вельмі сур'ёзнай. Адной з такіх прычын можа быць здрада, бо пры гэтым адзінацца мужа і жонкі знішчаецца, а значыць, знішчаецца і шлюб. Аднак развод — гэта не адзінае выйсце ў такой

Ратуйцеся! РАЗВОДЫ сярэд нас...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. 43.)

стуацыі: Царква дае час, каб людзі паспрабавалі дараваць адзін аднаму, і толькі пасля гэтага можа дазволіць скасаванне. Таксама прычынамі могуць быць захворванне на СНІД, алкагалізм, наркаманія, аборт і іншыя.

Аднак мы жывём у сувескай краіне, дзе ўжо даўно вельмі мала частка насельніцтва жыве па царкоўных законах. Але гэта і неабавязкова, як кажа айцец Пётр Антоні БЕЛІЧЫЧ, **душпаствэр сям'яў Мінска-Магілёўскай архідыяцыі**. «Заветы Божыя ў кожнага з нас у сэрцы: іх нармальны чалавек будзе забіваць, крэсці ці будзе хашець, каб яму здардзіў той, каго ён кахае? — разважае сьёндз. — Але цяпер гавораць паўсюль, што развод — гэта нармальна. Таму чалавек хоць і адчувае ў сэрцы, што штосці не так, усё роўна пачынае змяняць свае думкі і ўчынкы». Айцец Пётр лічыць, што людзі сёння баяцца жыць у сямі. «Страх вельмі часта перахадзіць: страх, што жонка (ці муж) пакіне, што жонка (ці муж) здраджвае, страх перад самім сабоа — а ці змогу я? ці вытрываю?» — сумна пералічвае ён.

«На жаль, шмат хто цяпер шлоў разглядае як нейкі сёан спажыванна чалавека чалавекам. І калі чалавек-спажываў, які «бярэ ад жыцця усё», шлоў і сям'я прычыняе хоць нейкі дыскамфорт — ён адразу ж імкнецца пазбаўліцца іх, як пазбаўляюцца састарэлай мадэлі мабільнага тэлефона...» — са смуткам канстатае **Яўген СВДЗРСКІ, клірык Мінскага Свята-Духава кафедральнага сабора**.

Святары таксама сьвярджаюць, што людзі трэба ўспомніць, што «кахаць — значыць ахвяраваць сабоа, аддаць сёбе камусці» і што шлюб, супольнае жыццё — гэта не толькі аса-лода, але і крыж, які трэба цяргліва несьці.

Меркванні псіхолага
«У разводзе усё вельмі імпульсіўна, там няма месца для розуму. Ёсць злосць, ёсць крыўды, ёсць перажыванні, але за гэтым больш няма нічога», — кажа **сямейны псіхолаг Мінскага гарадскога цэнтра павежных станаў і псіхатэрэпіі Яўгена Муравей-Альшава**.

Да Яўгена Яўгенёўна часта прыходзяць тыя, хто хоча развядзца. А яна спрабуе дапамагчы людзям убачыць сітуацыю з іншага боку і, магчыма, перадумецца. «Раней семі трымаліся на сузалежнасці, а цяпер і жанчыны, і мужчыны сталі менш залежыць адзін ад аднаго. Праз гэта скарачаецца зона прынцыпяў, у жанчыны з'яўляецца болей прэтэнзіі ў партываванню да мужчыны. І ў мужчына адбываецца тое самае: яны ведаюць, што іх меней, і не імкнучыся захаваць адносінны — разумуюць, што калі не гэтага, дык іншая з ім будзе усё роўна», — расказвае псіхолаг.

А ўвогуле ў сямі ёсць шмат праблем, якія могуць часам стаць прычынай разводу. Сямейныя крызісы нават бываюць занакамнныя: яны з'яўляюцца праз год сумеснага жыцця (нарадженне дзіцяці), праз тры-чатыры гады (жонка выходзіць з дэкрэтнага адпачывання), на сёмы год шлюбу (дзіця ідзе ў школу) і далей пры кожным сем год. Але

ёсць і іншыя праблемы, якія напласцоўваюцца на «заканменныя». Гэта могуць быць і новыя дзеці, і якія-небудзь страты (працы, родных і г. д.), і пераведы, і нават рамонт. Праз усё гэта двадзціцца прыходзіць кожнай сямі. Цяжка? А хто абяцаў, што будзе лёгка? «Людзі часта нават не здагадваюцца пра тое, што іх цячае у сямейным жыцці. І воль калі ішоў ідэальнага жыцця развіваецца, абвінавачваюць у гэтым пачынаюць адзін аднаго, ідуць разводзіцца», — сьвярджае Яўгена Яўгенёўна.

Дарчэ, часцей за усё да псіхолага прыходзяць са здрадамі. Але спецыяліст кажа: «З'яўленне палюбоўнікаў — гэта не прычына, а вынік. Спачатку з'яўляюцца нейкія непаразуменні ў сямі, і потым ужо «разумення» шукаюць дзесці па-за сям'ёй».

«Верагодным спосабам змаганна з разводаў можа быць навучанне дзятчэй таму, якія цяражкі будучь іх цячае у сямейным жыцці», — лічыць Яўгена.

ВАМ СЛОВА!
Каб знайсці адказ на пытанне: «Чаму так шмат разводу сёння, і я маюцца з імі змагацца?», іду «ў народ».
Марына, 38 гадоў:
«Жыццё зараз вельмі цяжкае. Матэрыяльна, я маю на ўвазе. А як змагацца, не ведаю.

Максім, 25 гадоў:
«Людзі лічыць сёбе занадта вольнымі. Яны не хочучь «абмяжоўваць» сваю свабоду шлобам: жаніюцца, працягваюць жыць зноў толькі для сёбе. Трэба вучыцца жыць побач з чалавекам, а не паасоку».

Святлана, 19 гадоў:
«Змянілася стаўленне да сямі». На жаль, шмат хто ідзе пад вянец, не разумеючы, якую адказнасць ён на сабе бярэ. Паряды для зааванання сям'яў пакуль не ведаю».

Ташчана, 21 год:
«Зараз вельмі мала часу аддаюць адзін аднаму: амаль не расказваюць сваім каханым аб сваіх праблемах, не пытаюцца парады, а пасля злуецца, што іх не разумеюць. Калі пачынаць прыслухоўвацца адзін да аднаго, дык і разводзіць не будзе».

Інна, 44 гады:
«Калі жанчына, што ў сөөдвямляюць, што гэта павіна быць на усё жыццё. Выхоўваць трэба людзей па-іншаму, каб больш адказнымі былі, тады, можа быць, зменіцца штосці з часам».

P.S.
Вядома, у сваім матэрыяле я не знайшоў **універсальных «лекаў» ад разводу, але зразумо, якія памяцькі не трэба рабіць у шлюб**. Зразумо, і падзяліць карысна інфармацыя з чытачом. Спадзяюся, што шмат хто пасля прачытання «зразумо» разам са мною. Не бойцеся быць сямейнымі...
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1	Аукцион состоится 16 декабря 2010 г. в 11.00 по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью»				
2	с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по 9 декабря 2010 года, 10 декабря 2010 г. — до 13.00				
3	1	2	3	4	5
4	Жлобинский район, г. Жлобин, ул. Войкова (остановка «Микрорайон 19»)»	Жлобинский район, г. Жлобин, ул. Ленинградская (остановка «Микрорайон 18»)»	Жлобинский район, г. Жлобин, перекресток Фоканова и Козлова	Жлобинский район, г. Жлобин, ул. Козлова	Жлобинский район, г. Жлобин, микрорайон 17, 51
5	Кадастровый номер участка	321850100002003205	321850100001001532	321850100002003089	321850100001001516
6	Площадь, га	0,0110	0,0120	0,0150	14,9351 га
7	Целевое назначение	Для установки и обслуживания охранного комплекса	Для установки и обслуживания охранного комплекса	Для строительства и обслуживания кафе	Для строительства и обслуживания детского кафе (пищерея)
8	Срок аренды, лет	10 (десять) лет	10 (десять) лет	30 (тридцать) лет	50 (пятьдесят) лет
9	Характеристика территории и расположенных на участке инженерных коммуникаций; строений и сооружений; инженерно-геологические условия Участок свободен от застройки (инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-исследовательских работ)				
10	1. Внесение победителем аукциона платы за право заключения договора аренды земельного участка. 2. Возмещение победителем аукциона расходов, связанных с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания (лоты №№ 1, 2, 4, 5) и изменения земельного участка (лот № 3). 3. Заключение победителем с райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок. 4. Получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения райисполкома на проведение проектно-исследовательских работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 1 год (лоты №№ 1, 2, 3, 5), 2 года (лот № 4). 5. Осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сетевой документацией. 6. 0,0110 га — охранный зона водопроводных сетей и канализации. 6. 0,0100 га — охранный зона канализации и газопровода. 7. 0,0020 га — охранный зона газопровода. 6. 0,0019 га — охранный зона линии электропередачи с напряжением выше 10 кВ. 6. 1,5981 га — охранный зона линии электропередачи с напряжением выше 10 кВ. 7. Возмещение победителем потерь сельскохозяйственного производства с перечислением средств на их возмещение на транзитный счет управления государственного казначейства по месту постановки на учет плательщика (код платежа — 05201) — 412 156 400 рублей. 8. Возмещение убытков учреждению образования «Жлобинский государственный профессиональный аграрно-технический колледж» от изъятия земельного участка — 7 775 700 рублей. 9. Снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы согласно строительному проекту.				
11	Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории Подключение к общегородским сетям и сооружениям инженерной инфраструктуры выполняется по техническим условиям эксплуатирующих организаций с учетом нагрузок, определенных при разработке ПСД.				
12	Начальная стоимость, рублей	1 355 395	1 478 608	3 744 077	25 075 долларов США (по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения аукциона)
13	Сумма задатка, рублей	100 000	100 000	350 000	5 000 000
14	Затраты по изготовлению землеустроительной документации, рублей	1 257 089	1 287 625	1 682 341	1 028 111
15	Стоимость расходов по организации и проведению аукциона (ориентировочно), рублей	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

1. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26.03.2008 № 462.
2. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Не допускается продажа по начальной цене. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. В течение 10 рабочих дней местный исполнительный комитет принимает решение о предоставлении земельного участка в аренду. Победитель обязан внести плату за право аренды земельного участка, определенную в результате торгов, возместить расходы, связанные с подготовкой аукциона и документацией, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона.
3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление об участии в нем подано только одним гражданином, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, местный исполнительный комитет при наличии согласия соответствующего из указанных лиц в течение 10 рабочих дней после признания аукциона несостоявшимся принимает решение о предоставлении этому лицу земельного участка в аренду. В течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения гражданином, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом обязанны внести плату за предмет аукциона (часть платы — в случае предоставления расписки об внесении) в размере его начальной цены, увеличенной на 5 процентов, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона. После совершения лицом названных действий, но не

позднее 2 рабочих дней, местный исполнительный комитет заключает с ним договор аренды земельного участка.
4. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполномоченного должностного лица) не позднее 10 декабря 2010 года подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые предполагается получить в аренду по результатам аукциона, а также копию платежного поручения о внесении задатка.
Кроме того, представляются: гражданином — копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем — копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина или индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенности или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык; представителем иностранного гражданина — легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальные предприниматели и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный счет Организатора аукциона № 3012006530026 в филиале № 312 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Жлобин, МФО 151501673, УНН 490317354.
6. Оплата стоимости предмета аукциона, расчеты с организатором аукциона осуществляются в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня принятия исполнительным комитетом решения о предоставлении победителем аукциона земельного участка.
Сумма задатка победителя аукциона засчитывается при оплате им стоимости земельного участка.
Всем желающим представляется возможность предварительного ознакомиться с документами по объекту и с объектом в натуре. Контактные телефоны: 8 (02334) 3 14 08, 2 18 18.

ТАЛЕРАЧКІ ПА ПРАВАЛАХ

АМаль што кожную нядзелю ў парк адпачынку мікрараёнаў Уручка можа убачыць дзесці дзівою, якія бегаюць, падаюць, падымаюцца і зноў бягуць, спрабуючы зліваць талерку. Праўда, не тую, якую мы звычайна выкарыстоўваем у якасці посуду. Ды і справа тут зусім не ў кулінарыі.

У 50-я гады мінулага стагоддзя за акіянам з'явілася гульня пад назвай «алцімат», дзе і пачалі вяртацца рытарыстаў лятаную талерку. Пісторыя стварэння гэтага віды спорту належыць студэнтам амерыканскага кулінарнага каледжа, якія на пералыках сталі перакідацца фортначкамі ад прагоў кампаніі «Фрысбі». Гэта ідэя забавуі з цягам часу пераарасла ў асобны спартыўны від. Гульня ў талерачкі па правілах за пяцідзесят гадоў распаўсюдзілася на 45 краін свету. І эпідемія «алцімат фрысбі» з кожным годам ахоплівае усё новыя і новыя тэрыторыі. Не стала выключэннем і Беларусь. У нашай краіне гэтай гульні ўжо больш за пяць гадоў. Прыблізна іх збіраюцца на адкрытых пляцоўках летам і ў спартыўных залах зімой і дзеля асабістага задавальнення бегаюць за спецыяльнай талерачкай. Спартыўны сезон дзеліцца на зімы і летні. Надвор'е ніякім чынам не ўздзейнічае на графік спартоўнікаў, а толькі выстулае асновай для змены пляцоўкі.

Да талеркі «Фрысбі» на першы погляд простага спартыўнага атрыбута, вяртаюцца дасяга стаго акреслення патрабавання: вага 1,5 міліметра, а па краях — 7. Такі дыск можа праляцець больш за 250 метраў. Гэты від спорту неможна набудаваць футбол, але тут няма і трэба гуляць рукамі, а таксама двадзіцца хутка бегаць і высокая скавадзі. Вось толькі ў адrozenне ад футбала, «алцімат» не бярэ за аснову суперстрэйта і прагу да перамогі. Галунае тут — камандны дух, добры адпачынак і ўзаемапра